

ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"




# Турыстычны даведнік па ўнікальных абрадах Полаччыны

## «Сувязь часоў»

У рамках плана мерапрыемстваў  
па ўдасканаленню абслугоўвання  
турыстаў у горадзе Полацку і  
Полацкім раёне





Філіял 2 Багатырскі сельскі Дом культуры

Фольквандроўка  
"Сувязь часоў"



Дэманстрацыя ўнікальных «спеваў у перахлэст»

Рэканструкцыя народных абрадаў гадавога і сямейна-  
абрадавага цыкла

Майстар-клас па рэгіянальных побытавых танцах

Дэгустацыя цыбрыкаў і раўгені

Наведванне этнаграфічнай экспазіцыі ў гонар В.У.Пісюковай





1. Сустрэча ўдзельнікаў фольквандроўкі з уручэннем каравая народным фальклорным ансамблем "Галасы спадчыны" з дэманстрацыяй унікальнай спеўнай традыцыі выканання купальскіх і жніўных песень "у перахлёст", якая ўнесена ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь як элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны.

2. Рэканструкцыя народных абрадаў гадавога і сямейна-абрадавага цыкла з непасрэдным уцягваннем удзельнікаў фольквандроўкі ў атмасферу самабытнага народнага дзейства.



3. Дэманстрацыя рэгіянальных побытавых танцаў у беларускіх нацыянальных касцюмах з правядзеннем майстар-класаў па тэхніцы выканання асноўных рухаў і варыяцый.

4. Дэгустацыя мясцовых аўтэнтычных страў: цыбырыкі і раўгеня:

10 руб. для 1 чалавека



5. Наведанне этнаграфічнай экспазіцыі ў гонар захавальніцы традыцый Полаччыны, заснавальніцы народнага фальклорнага ансамбля "Галасы спадчыны" Веры Уладзіміраўны Пісюковай з правядзеннем мерапрыемстваў па вывучэнню беларускага аўтэнтычнага фальклору праз знаёмства са старажытным побытам беларусаў.



*Вера Уладзіміраўна Пісюкова -  
заснавальніца ансамбля  
"Галасы спадчыны"  
Багатырскага СДК*



Кантактная інфармацыя  
для папярэдніх заказаў:

Філіял 2 Багатырскі сельскі Дом культуры  
ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"  
Загадчык Лукавіцкая Алена Пятроўна  
Тэл.: +375 33 659 99 22 (МТС)

Кошт білета для 1 чалавека  
на наведванне фальквандроўкі  
"Сувязь часоў"  
5 руб.

Урачыстая рэгістрацыя нованароджанага  
на аснове народных традыцый  
95 руб.

Філіял 1 Азінскі сельскі Дом культуры

# Сямейна-бытавы абрад "Азінскія хрэсьбіны"



*Народны вакальны ансамбль  
«Бела чайка»  
запрашае!*



Правядзенне абраду магчыма, як на базе Дома культуры, так і на тэрыторыі заказчыкаў.

Напярэдадні правядзення Хрэсьбінаў творчы калектыў аказвае метадычную дапамогу сям'і ў падрыхтоўцы абрадавых страў: бліноў, пірога з пшанічнай мукі, перапечак, аладак, галля, піражкоў, "Бабінай" кашы, збітня.



У дзень правядзення Хрэсьбінаў дапамога ў зборах нованароджанага ў царкву або касцёл.



Урачыстыя праводзіны і сустрэча хросных бацькоў народным вакальным ансамблем "Белая чайка".



Частаванне ўдзельнікаў Хрэсьбінаў мясцовымі аўтэнтычнымі абрадавымі стравамі, у тым ліку «Бабінай кашай», з правядзеннем «выкупу» дзіцяці ў хросных бацькоў і выкананнем абрадавых дзеянняў па азінскай традыцыі, адорванне нованароджанага.



Жартоўнае абрадавае дзейства «Катанне бабкі ў начоўках» з выкананнем аўтэнтычных песень азінскай мясцовасці.





**Кантактная інфармацыя  
для папярэдніх заказаў:**

Філіял 1 Азінскі сельскі Дом культуры  
ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"  
Загадчык Валынка Аксана Міхайлаўна  
Тэл.: + 375 29 816 82 72 (МТС)

Кошт правядзення абраду:  
**95 бел. руб.**





Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры

# Этнаграфічны экскурс "Тут кожны крок - гісторыі часцінка"



Праменад па таямнічай сядзібе пана Лісоўскага

Тэатралізаванае абрадавае дзеянне  
"Гадавое кола" ў этнакутку

Інтэрактыўныя майстар-класы па побытавых танцах і гульнях  
ад фальклорнага ансамбля «Блізнянка»

Частаванне рэгіянальнымі аўтэнтчнымі стравамі рыбнае  
шчаўе і таўчонікі з макам





1. Сустрэча ўдзельнікаў этнаграфічнага экскурсу з хлебам-соллю ды песняй ад фальклорнага ансамбля "Блізнянка". Праменад па сядзібе пана Лісоўскага і парку з таямнічымі легендамі, займальнымі гісторыямі закладкі парку і будаўніцтва сядзібы, інтэрактыўная вандроўка ў самае сэрца сядзібы - падвальнае памяшканне, дзе "блукае дух" продкаў панскай дынастыі.

2. Тэатралізаванае абрадавае дзеянне "Гадавое кола"

ў этнаграфічным кутку з дэманстрацыяй рэгіянальных асаблівасцяў абрадаў, святаў з уцягваннем у дзейства ўдзельнікаў экскурсу: Каляды, Вялікдзень, Юр'е, Купалле, Зажынкi, Дажынкi, Радзіны, Вяселле і г.д.

(у залежнасці ад пары года і пажаданняў наведвальнікаў)



3. Частаванне аўтэнтчнымі стравамі блізняцкага краю: рыбным шчаўем і таўчонікамі з макам:

**10 руб. для 1 чалавека**

4. Інтэрактыўныя майстар-класы па побытавых танцах і гульнях з прэзентацыяй рэгіянальных асаблівасцяў іх выканання.



Кантактная інфармацыя  
для папярэдніх заказаў:


Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры  
ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"  
Загадчык Аўласенка Вера Анатолеўна  
Тэл.: +375 33 614 21 57 (МТС)



Кошт білета для 1 чалавека  
на наведванне этнаграфічнага  
экскурсу «Тут кожны крок -  
гісторыі часцінка»

**5 руб.**

Урачыстая рэгістрацыя шлюбу на аснове  
народных традыцый  
95 руб.



*Кожны ўдзельнік этнаграфічнага  
экскурсу мае магчымасць набыць  
сувенірную прадукцыю (вышыванкі,  
вязаныя сурвэткі, пінеткі, абрадавыя  
шкарпэткі, цацкі, вырабы з атласнай  
стужкі і інш.)*

Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры

Сямейна-бытавы абрад

"Хрэсьбіны

ў панскім маёнтку"



Інтэрактыўна-абрадавае дзеянне «Мыццё барод»  
з выкананнем аўтэнтчных песень  
ад фальклорнага ансамбля «Блізнянка»

Дэгустацыя «Бабінай кашы» і  
частаванне вясковымі прысмакамі

Жартоўна-абрадавае дзеянне  
«Катанне бабкі ў начоўках»

Майстар-класы па побытавых танцах





1. Сустрэча гасцей хлебам-соллю  
з велічальнай песняй  
ад фальклорнага ансамбля «Блізнянка»

2. Інтэрактыўна-абрадавае дзеянне  
«Мыццё барод».




3. Дэгустацыя «Бабінай кашы»,  
частанне вясковымі прысмакамі  
блізняцкага краю /за асобную плату/:  
**10 руб. для 1 чалавека**



4. Жартоўна-абрадавае дзеянне  
«Катанне бабкі ў начоўках» з  
выкананнем прыпевак.




5. Майстар-клас  
па побытавых танцах.




Кошт правядзення абраду  
95 руб.



Кантактная інфармацыя  
для папярэдніх заказаў:  
Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры  
ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"  
Загадчык Аўласенка Вера Анатоляеўна  
Тэл.: +375 33 614 21 57 (МТС)





## **ДУК "Палацкі раённы Цэнтр культуры"**

Тэл. 46-37-82, +375 29 710 75 08  
г. вырэктар Лазарэнка Святлана Іванайна

### **Шукайце нас у Інтэрнэце:**

Блог "З народнай скарбонкі Палаччыны": <https://z-narodnai-skarbonki-polatciny2018.blogspot.com>

Блог "Спевы ў перахадзе": <https://spevuperahlyost.blogspot.com/>

YouTube: "Полоцкий районный Центр культуры"

Instagram: rck\_polock\_

Facebook: rckpolotsk

OK: polotskrdk

Vk: gukrck